



Ліха не без добра.

Написала на українску Ганна Барвінок..

Як мы ўжо пісалі, неколькі дзён таму назад памерла без пары українская пісьменніца, Ганна Барвінок (Куліш). Пісала яна шмат аб сваім народзі і для народу, і ва ўсіх яе творах відаць шчырая любоў да роднай Украіны. Даём тутака перэклад аднаго с твороў памёршай пісьменніцы, шчыра спагадаючы братом - українцам у іх цяжкой страце.

Рэдакція.

Як ішла я замуж, дык жэніха свайго і ня бачыла. Асталася я ад маткі пяці гадоў, ды былі ешчэ у мяне дзъве сястры ды брат жанаты; у яго мы жылі, а нявестка намі камандавала. Нікога мы ня зналі, нікуды не хадзілі. Хто прывык да людзей хадзіць, дык той усюды як у сваей хаці, а я, бывала, баюся і за вароты выйсьці: няволя была; толькі і хадзіла, што па ваду да студні.

Вось адзін раз трапілася неяк, што у суседстве было вясельле, і я пайшла; ажно бяжыць нявестчын хлопец: „ідзі, — кажэ — дамоў!“ Я той час і іду. Ведама, ня родная маці клічэ. Ідзем, аж

бачу—каля хаты каняка ходзіць. Я і пытаюся хлопца: „Чый гэта конь? аткуль ён узяўся?“

Бо да нас ніхто ніколі ня ходзіць: такіх сярдзітых сабак нявестка дзержала, дый мы нігдзе не бывалі і людзей ня бачылі.

— А гэта,—кажэ,—да нас нехта прыехаў.

Прыйшлі ў хату, ажно гляджу—у нас многа народу, ды чамусь локшу крышуюць. Толькі нявестка мне насустрэч: „Адзевайся, пойдзеш венчацца!“

Як пачула я гэта, дык і ацяцерыла і застыгла: хаджу па хаце і нічога перад сабой ня бачу; закруцілася гэтак у галаве... Нічога ня ведаю, як і на вясельле прасіла,—бытцым дрэўляная была. Ну, адным словам, нічога ня ведаю.

Мяне адзелі, павялі у цэркву, на вянец паставілі,—я ня бачу і ня чую. Схамянулася толькі тагды і ачунала, як ужо асталася з сваім чэлавекам. Скончылася ўжо і вясельле, трэба было нешта і ў хаце прыбраць. Ён да мяне гамоніць, а я—ўсё маўчу. Ен, бачыце, паміж людзей цёрся і съвету бачыў, дык хочэ пагутарыць са мной, а я ўсё саромлюся, ўсё маўчу: і сорамна мне і страшна і што яно, і як яго!

Тагды было мне ўсяго шэнсацца гадоў, а рабіць я ўсё умела: панавучываліся у нявесткі, да съвету ўстаючи ды позна клаўшияся. Яна, бывала, высьпідца, бо ляжэ раней за нас, а мы робім, што рук і ног ня чуеш; а пасьля устане, ды ешчэ і бубніць: „Ды вы такіе, ды вы гэтакіе, ды гладкіе“. А сама дык як бочка! Як ідзе па хаце, дык толькі гуп, гуп!—так і перэкідаецца з боку на бок. А я дык такая была, што адна снасьць, ды і гадзе! Як, бывала, ні напрацуешся за дзень, а нявестка ўсё-ж выторківае: „Ды вы гультаі, ды вы нічога рабіць ня хочэце! павышпірала-б я вас за стардоў, каб хлеба майго дарма ня елі ды уваччу мне бяль мом не стрымелі! Ды я за вамі здароўя пазбылася, каля вас убіваючыся!... Бывала, прыйдзе ешчэ бацька яе, ды і той пачне вычытываць майму брату і нам (тагды, як я ешчэ замуж не йшла): „Вы,—кажэ,—глядзіце мне, не заешце майго дзіцяці: яна адна, а вас чацьвёра—ўсякі па слову! Бач, як змарнела!“ А яна дык як кубел. Брат маўчыць, бо нас трое сірот на яго руках. А той вельмі багаты.

А то часам не з добра, а з нуды ды з гора завядзеш песьню, дык нявестка і вышчэрыцца: „Не пішчы! ідзі с хаты!“

І цяпер, вось, як успомню, што тые гадкі залатые ўжо уплылі, а я і з дзеўчатамі не гуляла і не пеяла, ды як пачую, што ідуць поуз-двор'ю пеючы, ды прыbrane, ды уквечэнны,—выбагту на двор, і здаецца, каб прымела, Бог ведае штоб зрабіла, так-бы і паляцела! Ды ўжо мінулася—ня вернеш... дый дзеці плачуць!

Бывала, чэлавек мой устане, ды і будзіць мяне:

— „Схадзі,—кажэ,—Ганулька, кароўку падаі.“

А я кажу: „Ды я ўжо падаіла“.

Або: „Ты-б, Гануля, бурачкі папалола“.

А я ўжо і павыполывала. Я ўсё-усё зраблю, ды толькі моўчкі—саромлюся.

Але ўжо пасьля, як добра пазналіся, дык, бывала, і яго ешчэ вучу, як касіць: „Вось так, кажу, вось так!“ Ён быў сабе сірата, дык па заработках хадзіў, а касіць не даводзілася. Бог яму памог—ён сабе і хату здабыў, і людзі яго не чураліся; бывала, папрыходзяць госьці, суседзі, пасядуць — гамоняць, дык і я адзавуся, а то ўсё сорамна.

Вось яны і пачнуць: „Яна у цябе скора памрэ: глядзі, якая яна слабавітая!

— „Не,—кажэ,—мы яе будзем шанаваць, дык яна будзе нам жыць!“

Бывала, стануць угаварываць, каб я гаманіла, дык што-ж? ну, сказана: сорамна.

Пачнуць, бывала, распытаўца яго, як ён са мной пазнаўся.

— „Бачыў,—кажэ,—ў полі, як жала: вяжэць добра; а тут людзі сталі раіць, каб жаніцца,—я і ажаніўся.“

Добра, казаў той, да гатовай калоды агонь падкладаць; а я увайшла ў хату, дык пусткай пахла: нічагусенікі не было. Намі загадывалі чужые людзі, і папрывыкалі мы дзела рабіць, дык цяпер яно нам і прыгадзілося. Як сталі рабіць, як сталі, дык і разжыліся. Цяпер я ўжо дваццаць гадоў замужэм, і ня бедная галоўка. Дай Божэ, каб і мaim дзеткам так! Дзецы абыты, адзеты; мы хлеба ня просім, і сама я не раблю: у мяне сваіх трое работнікоў, ды чацьвёртаго наймаем: чэлавек мой, дзьве дачкі, ды парабак. Адна толькі думка, што мужу помачы німаш. Есьць, во, хлапянё,—ды, бачыце, малое; ешчэ і не гаворыць, а ўсё знае. Хадзіць ешчэ ня ўмее, а да памыніцы як дапаўзе, дык усю выплюшчыць. Во як умурзаўся! Жэўжык ты мой! кацянё маё малое! Я ўсё дома: не хаджу на работу, бо дзеткі дробные — трэба іх даглядзець, абшыць і стравы ім наварыць. Я цяпер жыву так, што і... сама себе гаспадыня! Што захацела, то і зрабіла — ўсё добра. Гдзе села, гдзе паставіла, не агледаюся—ніхто мне не указ!

Дзякаваць Богу, павыпірала нас з дому нявестка, так што мы і ня ведалі, калі і як яна перэгаворы тые вела. Гэтак мы павыходзілі замуж, у нас ёсьць і кусок хлеба і скацінка. Мужыкі нас шануюць, нічым ня крыўдзяць. Сказана, ліха не без дабра! Што, каб ей цяпер стаць вычытываць, як яна здзекавалася над намі!.. Ды ўжо яна дажылася і так. Брат памёр, яна зямлю папрадавала, ды пазаменівала; ўсё знішчэла, ўсё марна пайшло, бо работнікаў-гультаёў павыпіхала. Цяпер і хата яе неяк сторч глядзіць.

Бывала, як вышелець нас чатырох жаць, ды дзьвёх прынайме, дык мігам ніву знясём,—так усю і усьцелем снапамі. Сярпы толькі: чыш-чыш-чыш! так і крэсяць, як маланка, або як сонцэ іграе. Аж завідуюць, бывала, людзі. Так добра было жыць, а цяпер, як работнікаў-дармаedaў ністалі, дык і есьці нет чаго. Дзеци яе пакідалі, адно толькі невялічкае з ею живе, ды і то кале-

кае. Такая бядота! І места таго не пазнаць, гдзе жылося калісъ: усё разсыпалася! Як дбаеш, так і маеш; як робіш, так і ходзіш. Бог не целя, відзіць круцеля.

Чы чуедзе: сабачанё брэшэ, ды бытцым нехта гукае? Бяжы, дачушка: бацька едзе, гасьцінца с кірмашу вязе! Атчыняйце, дзеткі, вароты, а я кінуся барджэй абед наладжываць...

Пераклаў М. Скальскі.

